

ВАРТА ПРАЯЎЛЯЦЬ ІНІЦЫЯТЫВУ І ВЫКАЗВАЦЬ ПРАПАНОВЫ

Пасяджэнне Прэзідыума Савета Рэспублікі пад кіраўніцтвам Міхаіла Мясніковіча прайшло на пачатку тыдня. У цэнтры ўвагі была арганізацыя працы памочнікаў членаў Савета Рэспублікі і сумесныя праекты з Казахстанам.

Як паведамляе сайт верхняй палаты парламента, напярэдадні быў праведзены маніторынг работы памочнікаў членаў Савета Рэспублікі і агучаны яго вынікі на пасяджэнні Прэзідыума. Для павышэння эфектыўнасці працы памочнікаў членаў Савета Рэспублікі падрыхтаваны практычныя рэкамендацыі, якія былі падтрыманы Прэзідыумам.

У цэлым адзначана, што з моманту правядзення папярэдняга маніторынгу дзейнасці памочнікаў членаў Савета Рэспублікі адбыліся пазітыўныя змены: ліквідаваны асобныя недахопы ў арганізацыі работы памочнікаў, на ўсіх сайтах выканкамаў разmeshчана необходимая інфармацыя пра іх, больш сістэмнай стала праца са зваротамі грамадзян.

Падводзячы вынікі разгляду пытання, Старшыня Савета Рэспублікі акцэнтаваў увагу на тым, што ўважлівае стаўленне да людзей павінна быць прыярытэтам для членаў Савета Рэспублікі і іх памочнікаў. «Работа са зваротамі грамадзян не павінна быць фармальнай, не павінна быць адпісак. Кожнаму, хто звярнуўся, трэба дапамагчы. Гэта задача, якую ставіць перад намі кіраўнік дзяржавы», — сказаў ён.

Патэнцыял памочнікаў павінен быць максімальна задзейнічаны для своечасо-



www.sovrep.gov.by

вага вывучэння грамадскай думкі, маніторынгу сацыяльна-эканамічнай сітуацыі і аператыўнага вырашэння актуальных пытанняў на месцах, дадаў старшыня Савета Рэспублікі. Пры прызначэнні памочнікаў не павінна быць ніякага «кумаўства», падкрэсліў ён.

Што датычыцца маніторынгу дзейнасці памочнікаў членаў Савета Рэспублікі, то яго будучы праводзіць рэгулярна. Гэта шмат у чым дапаможа палепшыць іх працу, адзначыў Міхаіл Мясніковіч. Паводле яго слоў, акрамя работы над памылкамі, неабходна таксама паказваць канкрэтныя станоўчыя

прыклады працы памочнікаў іх калегам. Гэта добрая школа, магчымасць падзяліцца вопытам. Акрамя таго, памочнікам варта часцей праяўляць ініцыятыву, выказаць свае прапановы, у тым ліку па ўдасканаленні заканадаўства.

Падчас пасяджэння Прэзідыума таксама было ўзнята пытанне аб ключавых сумесных праектах Беларусі з Казахстанам дзеля далейшага разгляду на падкамісіі па развіцці супрацоўніцтва ў інавацыйнай сферы Міжпарламенцкай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Сената Парламента Рэспублікі Казахстан.

ПЛАНАЎ — НА МІЛЬЯРД!

Беларусь і Індыя маюць намер істотна нарасціць тавараабарот за кошт пашырэння сфер супрацоўніцтва і стварэння сумесных вытворчасцяў. Да 2020 года краіны плануюць наблізіцца да аб'ёму ўзаемнага гандлю ў 1 мільярд долараў. Гэта падштурхоўвае бакі да больш актыўнага пошуку новых форм узаемадзейнення. У прыярытэце — умацаванне інвестыцыйнага супрацоўніцтва і пашырэнне вытворчай кааперацыі. Пра тое, якія кірункі партнёрства цікавыя індыйскаму бізнесу і што можа станюча паўплываць на развіццё двухбаковых сувязяў, БелТА раскажаў ганаровы консул Беларусі ў Мумбаі Лаліт Чакхані.

— Спдар Чакані, у вас багаты вопыт прасоўвання інтарэсаў індыйскага бізнесу ў краінах СНД. Ці ёсць перавагі працы ў Беларусі?

— Самае галоўнае — гэта давер. Да Беларусі ён ёсць. Індыйскі бізнес добра разумее: калі канкрэтныя дамоўленасці з беларускім бокам дасягнуты, яны будуць рэалізаваныя. Другое — гэта бяспека. Ва ўмовах узмацнення глабальнай напружанасці Беларусь стала яшчэ больш прывабнай краінай, бо тут бяспечна. І для бізнесу, і для чалавека. Я прыежджаю сюды часта і магу гуляць па вуліцах да глыбокай ночы. У іншых еўрапейскіх гарадах гэта наўрад ці магчыма.



www.chakhanipharma.com

Трэцяе — гэта чысціня і парадак, якія тут заўсёды. Яны прыцягваюць турыстаў, і добры чысціня і парадак спрыяе гэтаму. Не менш важна тое, што ў Беларусі ёсць жаданне нешта рабіць для паляпшэння сваёй краіны. Усё гэта — несумнеўныя перавагі.

У Беларусі ўжо выконваюцца праекты з удзелам індыйскіх кампаній. Добры прыклад — фармацэўтыка. У Індыі багаты вопыт, тэхналогіі, магчымасці камерцыялізацыі фармпрадукцыі. У беларускага боку — добра падрыхтаваны кадры, веды, сучасныя вытворчасці. Разам мы можам дамагчыся поспехаў. Я ў гэта шчыра веру.

Зусім нядаўна на сустрэчы са старшыняй Савета Рэспублікі, упаўнаважаным па супрацоўніцтве з Індыяй Міхаілам Мясніковічам, мы абмяркоўвалі, як надаць дынаміку беларуска-індыйскім адносінам. Галоўнае, што ёсць узаемная зацікаўленасць. За гэтым цягнуцца новыя сумесныя праекты. На сустрэчы абмяркоўваўся адзін з іх — па стварэнні

ў Мінску сумесна з найбуйнейшай індыйскай кампаніяй Cipla Limited навукова-тэхналагічнага цэнтра па вырабе лекавых прэпаратаў на базе прадпрыемства «Акадэмія-фарм» НАН Беларусі. У яго ўжо інвеставаны мільён долараў.

Летам чакаецца візіт у Мінск дэлегацыі кампаніі Cipla на чале са старшыняй праўлення доктарам Юсуфам Хамідам. Дарэчы, да Беларусі ў яго асаблівае стаўленне, бо яго маці адсюль родам. Гэта шмат у чым вызначыла яго выбар краіны ў якасці пляцоўкі для фармвытворчасцяў. Гаворка ідзе пра лекі для лячэння ВІЧ-інфекцыі, гепатыту В і гепатыту С, хваробы Альцгеймера, артэрыяльнай лёгачнай гіпертэнзіі. Зыходам прэпаратаў на рынак кошт асобных з іх для беларускіх спажывцоў паменшыцца ў 10 разоў. Паводле нашых ацэнак, гэтыя лекі будуць запатрабаваныя не толькі на ўнутраным рынку, але і ў краінах СНД.

У будучыні ў кампаніі ёсць планы арганізаваць на базе гэтага цэнтра выпуск дарагіх лекавых прэпаратаў для лячэння рэдкіх захворванняў.

— Для гэтага патрэбныя сапраўды высокія тэхналогіі і адпаведныя веды...

— Cipla пераканалася ў высокую кампетэнцыю беларускіх вучоных. Яны здольныя паспяхова асвоіць тэхналогіі, якія кампанія можа даць. У Мінску таксама плануецца адкрыць цэнтр падрыхтоўкі кадраў для трэціх краін, у тым ліку Манголіі, Таджыкістана. Зараз на гэтыя паслугі вялікі попыт.

Гэты праект — добры прыклад, але могуць быць і іншыя. Новыя магчымасці супрацоўніцтва будуць абмеркаваны падчас візіту ў Мінск ганаровых консулаў у Непале, Шры-Ланцы, Бангладэш, Калькуце і Мумбаі, які запланаваны на 4–8 жніўня бягучага года. Мэта гэтага візіту — умацаваць двухбаковыя адносіны, абмеркаваць магчымасці ліквідацыі тых

бар'ераў, якія абцяжарваюць работу бізнесу.

— Якія яшчэ напрамкі вы разглядаеце ў якасці прыярытэтных для партнёрства?

— Іх некалькі. Плануем супрацоўнічаць з аршанскімі вытворцамі ільновалакна. Індыйскія інвестары высока ацанілі якасць беларускага лёну. Адна з кампаній ужо падпісала пагадненне аб экспарце гэтай прадукцыі ў Індыю. Прапрацоўваецца магчымасць арганізацыі ў Оршы вытворчасці па вырабе адзення з беларускага лёну па італьянскіх лекалах для наступнай пастаўкі ў трэція краіны.

Яшчэ адзін напрамак — кінаіндустрыя. Тут вельмі вялікі патэнцыял для супрацоўніцтва. Ужо летам на базе «Беларусьфільма» пачнуцца здымкі першага індыйскага фільма. Упэўнены, праект завершыцца паспяхова і стане прыкладам для развіцця партнёрства ў гэтай галіне.

Акрамя таго, у наступным годзе мы маем намер арганізаваць у Беларусі індыйскі фестываль, на які плануем запрасіць 2–3 кіназорак з Індыі. Цяпер гэтым займаецца пасол Індыі ў Беларусі. У планах — прывезці на гэты фест не менш за 500 індыйскіх турыстаў. Гэта будзе міждзяржаўны праект сумесна з Літвой, Латвіяй, Эстоніяй. Пабыташы ў Мінску, індыйскія турысты могуць пасля наведаць і гэтыя краіны.

— Ці добра ў Індыі ведаюць Беларусь?

— На маю думку, інфармацыі пра краіну ў прадстаўнікоў бізнесу недастаткова. Цікава, да Беларусі ў індыйскіх кампаній ёсць. Але яны дрэнна знаёмыя з нацыянальным заканадаўствам, а гэта важна для рэалізацыі праектаў. Напрыклад, да мяне часта звяртаюцца па такую інфармацыю. Я тлумачу асаблівасці ўмовы работы ў Беларусі, імкнуса да таго, каб сумесных праектаў у дзвюх краін было як мага больш.

ЯКі гаспадар не любіць праводзіць вольны час на прысядзібным участку? Высаджваць кветкі, дэкаратыўныя кусты, даглядаць іх — гэтыя клопаты прыносяць задавальненне, зарад станоўчых эмоцый. З іншага боку, гэта — найлепшы адпачынак. Сапраўды, прыемна, калі на падворку, каля дома шмат зеляніны, утульнасць, чысціня. Дбайныя людзі робяць Мінскую вобласць больш прыгожай, непаўторнай, камфортнай для пражывання. Плённа папрацавалі жыхары цэнтральнага рэгіёна разам з дэпутатамі, мясцовымі саветамі падчас месячніка наведвання парадку на зямлі.

— Ці не так, Наталля Віктараўна?

— Разам з дэпутацкім корпусам 28-га склікання ў цэнтр сваёй работы мы ставім добраўпарадкаванне і наведзенне парадку на зямлі. Гэтага патрабуюць даручэнні кіраўніка дзяржавы, кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта, старшыні Мінаблвыканкама. Канешне, мы і самі добра разумеем, што для нас гэтыя пытанні з'яўляюцца прыярытэтнымі.

У красавіку на Міншчыне прайшоў месячнік па наведзенні парадку на зямлі. Можна сказаць, што ні адзін населены пункт не застаўся без нашай увагі. Работу мы пабудавалі такім чынам, каб у ёй былі задзейнічаны дэпутаты сумесна з нашымі грамадзянамі. Бо, як вядома, паважаныя выбаршчыкі — першыя нашы памочнікі. Для нас было вельмі важна прыцягнуць іх да наведвання парадку. І яны адгукнуліся на заклік. Не памылюся, калі скажу, што ўсе гаспадары неабавязкова да прыгажосці, кожнаму з іх прыемна, калі на тэрыторыі яго домаўладання ўсё добра. Мы прасілі жыхароў цэнтральнага рэгіёна перш за ўсё звярнуць увагу на стан агароджаў, платоў вакол сваіх дамоў. Многія пачулі нас, выйшлі, паправілі іх. Тыя, што на балансе сельсаветаў, мы зноў жа ўладкоўвалі, фарбавалі, выраўноўвалі сумесна з насельніцтвам.

У полі нашага зроку і парадак на грамадзянскіх могілках. Гэты кірунак працы, лічу, вельмі важны для ўсіх нас, гэта даніна памяці нашым блізкім, родным, сваякам. Гэта месцы, да якіх ніхто не можа застацца абыхаковым. Добраўпарадкоўваць могілкі дапамагалі старасты вёсак — вялікі ім дзякуй. Грамадзян, якія прыходзілі прыбіраць пахаванні сваіх блізкіх, мы прасілі навесці парадак па перыметры, за тэрыторыяй могілак. І людзі пачулі нашу просьбу і пасадзейнічалі. Вялікую ўвагу аддаём мы стану помнікаў, брацкіх магіл, мемарыялаў, воінскіх пахаванняў. Тыя трагічныя падзеі мы не маем права забываць: неабходна помніць і ўшаноўваць памяць людзей, якія аддалі жыццё за нашу будучыню, і захаваць гэтую памяць для нашчадкаў.